



**К**АЛЯДНЫМІ вечарамі на Лепельшчыне «жэняць Цярэшку» — «Жаніцьбай Цярэшкі» называюцца вясёлыя пасядзелкі з музыкай і танцамі. І моладзь, і старэйшыя збіраюцца ў адной хаце альбо вясковым клубе, выбіраюць «матулю» і «бацьку», утвараюць пары і наладжваюць ігрышча з песнямі і жартамі. Гэтым разам мне пашчасціла быць сведкам «жаніцьбы» ў вёсцы Стаі. У хаце трактарыста мясцовага лясгаса Яўгена Дзівіна лепельскі калектыў побытавага танца «Кругаверць» і аб'яднанне жанчын «Стайскія прысмакі» наладзілі сапраўднае вяселле: гучалі народныя найгрышы, пад якія лёгка вытанцоўваліся полькі, падэспань, кракавяк, гуляліся «Ручаёк», «Вішанька», «Пацалунак». Было што паздымаць і як уволю пасмяяцца, паласавалі стравамі, якія паставілі на «вясэльны» стол. Будзе што паглядзець аматарам канала «Беларусь 3»: на свяце працавала здымачная група, на наступным тыдні «Цярэшку» пакажуць на экране.

«Жаніць Цярэшку» і далей, да самага Вадохрышча, будуць у аграсядзібах, клубах і вясковых хатах: абрад вяртаецца ў побыт лепельскага краю!

**Анатоль КЛЯШЧУК, фота аўтара.**

*Больш здымкаў*

*з гэтага дасціпнага і жыццярэдаснага ігрышча глядзіце на сайце [zviazda.by](http://zviazda.by).*



# ЦЯРЭШКА ЗНОЎ ЖЭНІЦЦА!



Скарытайцеся  
вашым  
смартфонам,  
каб адсканаваць  
QR-код і ўбачыць  
больш фота.

